

## НАБЫВАЙЦЕ КНІГІ-ЛАЎРЭАТЫ:

*Нобелеўская прэмія ў галіне літаратуры*

*Нацыянальная прэмія па літаратуры (2015–2020)*

*Нацыянальны конкурс “Мастацтва кнігі” (2015–2020))*

### Нобелеўская прэмія ў галіне літаратуры (2015)

Святлана Алексіевіч

#### **У вайны не жаночы твар**



Першая кніга Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар» (1985) грунтуецца на размовах з сотнямі савецкіх жанчын, што бралі ўдзел у Вялікай Айчыннай вайне. Яна прадстаўляе калектыўны жаночы досвед вайны. Паводле кнігі быў зняты цыкл дакументальных фільмаў (1983), адзначаны Дзяржаўнай прэміяй СССР у 1985 годзе і «Сярэбраным голубам» на Міжнародным кінафестывалі ў Лейпцыгу. У 2019 годзе стала вядома пра мангу (коміксы), створаныя японскім мастаком Кейто Каумэ па матывах кнігі. Паводле кнігі С. Алексіевіч напісала п’есу, якая была пастаўлена ў многіх тэатрах Беларусі і за мяжой.

Выдавецкі кошт: 18 руб. 54 кап.

## Кнігі-лаўрэаты Нацыянальнай прэміі па літаратуры (2015 — 2020)

### *Пераможцы ў намінацыях:*

*«Лепшы твор прозы» (2020)*

Уладзімір Сцяпан

**Хвалі**

Аповесці, апавяданні



Кожнае мастацтва імкнецца выйсці за свае межы. Проза Уладзіміра Сцяпана – яскравы прыклад такога памкнення. Пра што б ён не пісаў, перад чытачом імгненна ўзнікае выява. Чытаеш словы, а бачыш людзей, краявіды, рэчы, пра якія сказана ўсяго некалькі сказаў. У нечым такая выяўленчая проза нагадвае мастацкае і дакументальнае кіно, дзе камера фіксуе дробныя дэталі і вялікія панарамы. Але ўсе карціны працуюць на сюжэт твора, на яго змест.


Выдавецкі кошт: 19 руб. 68 кап.

*«Лепшы дэбют» (2019)*

Станіслава Умец

**«Сэрца Сакры»**

Апавяданні, раман-фэнтэзі



Доўгі час зямляне не траплялі на чарадзейную планету талентаў — Сакру. І трэба ж было такому здарыцца, што якраз падчас абрання новай правіцелькі ў магічным свеце апынулася дзевяцікласніца Кася Заранка. Каб яна толькі ведала, якім небяспечным стане ўдзел у конкурсе! Яшчэ ўчора дзяўчынка бесклапотна гуляла з сябрамі і строіла планы, як захаць у сябе самага прыгожага хлопца ў школе, а цяпер мусіла ўцякаць ад пераследнікаў і думаць, як абараніць ад зладзеяў сябе і сваю сям’ю. Ці хопіць у Касі моцы і адвагі, каб пераадолець усе цяжкасці, што сустрэнуцца на шляху, і стаць Паннай Сакры?

Выдавецкі кошт: 9 руб. 48 кап.

*«Лепшы твор прозы» (2019)*

Олег Ждан

**Гений**

Повести, рассказы



В новой книге известного белорусского писателя Олега Ждана (Пушкина Олега Алексеевича) много юмора и много печали, как и в нашей непростой жизни. Действие повестей и рассказов происходит в Беларуси, Польше, России, в больших и малых городах. События, о которых повествует автор, чувства, которые переживают герои, знакомы многим из нас, а известная фраза «смех сквозь слезы» — о душевном состоянии многих персонажей книги.

Издательская цена: 9 руб. 36 коп.

*«Лепшы твор для дзяцей і юнацтва» (2016)*

Сяргей Давідовіч  
**Баявая нічыя**  
 Апавяданне



Хлопчыкі ўсіх узростаў з асалодай ганяюць мяч і мараць стаць знакамітымі футбалістамі. І гэта гульня, як ніякая іншая, даступная для ўсіх аматараў

гульні ў футбол, бо ў любым горадзе, у любой вёсцы заўсёды знойдзецца нейкая пляцоўка, або падворак ці выган для азартных і рухавых баталій.

Выдавецкі кошт: 2 руб. 80 кап.

*«Лепшы твор для дзяцей і юнацтва» (2016)*

Сяргей Давідовіч

**Залаты буліт**

Апавяданне



Юрасік, сярод нямногіх сваіх аднакласнікаў і вучняў іншых класаў, патрапіў у секцыю хакея спартыўнай школы «Узлёт», дзе стваралася каманда «Зорачка».


Выдавецкі кошт: 2 руб. 80 кап.

*«Лепшы твор прозы» (2015)*

Уладзімір Саламаха

**І няма шляху чужога**

Аповесці



У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Саламахі ўключаны сацыяльна-псіхалагічныя аповесці. Героі твораў – нашы сучаснікі: ветэраны, людзі сярэдняга пакалення, моладзь. У кожнага з іх свой няпросты лёс, сваё стаўленне да рэчаіснасці. Але ўсе яны, перамагаючы складанасці быту і ўзаемаадносін з людзьмі, прыходзяць да разумення, што чалавек у любых, нават трагічных для яго сітуацыях, павінен заставацца чалавекам. На гэтым і мацуецца жыццё.

Выдавецкі кошт: 7 руб. 00 кап.

### Нацыянальны конкурс «Мастацтва кнігі – 2020»

*Пераможцы ў намінацыях:*

«ЛІТ-фармат» (2020)

Васіль Гігевіч

**Востраў**

Міфы, аповесці



У кнігу прозы пісьменніка Васіля Гігевіча ўвайшлі чатыры міфы і апавяданні, створаныя ў апошнія гады. Міфы «Востраў», «Гуманоіды», «Карабель», «Страчанае шчасце» прысвечаны разгляду сучасных тэм і звязаных з развіццём цывілізацыі працэсаў, сувязяў чалавека і прыроды. Апавяданні — іх тры — пра вечную тэму: каханне.

Мастак Уладзімір Лукашык стаў найлепшым дызайнерам за афармленне кнігі ў намінацыі «Майстэрства» (2020).


Выдавецкі кошт: 37 руб. 38 кап.

«ЛІТ-фармат» (2020)

Ай Цін

**Гімн святлу**

Паэзія



Кніга паэзіі кітайскага творцы Ай Ціна (1910—1996) ў перакладзе на беларускую мову лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Міколы Мятліцкага. Жыццё аўтара кнігі было напоўнена выпрабаваннямі няпростага драматычнага, часам трагічнага характару. Фарміраванне асобы творцы адбывалася ў трыццатыя гады, калі закладаўся падмурак сучаснай кітайскай літаратуры – літаратуры перамен, літаратуры XX ст. Пісьменнік прайшоў праз астрогі і «перавыхаванне працай», праз прызнанне і ўзнагароды, у тым ліку і адзнакі іншых краін. Яго паэтычнае слова і сёння ўпэўнена гучыць для ўсіх, хто жыве па законах мірнага і гуманістычнага развіцця Сусвету.

Мастак Каміль Камал стаў найлепшым мастаком-дызайнерам за афармленне гэтай кнігі.


Выдавецкі кошт: 28 руб. 08 кап.

*«Майстэрства» (2020)*

Алесь Бадак

**Развітанне з вечнасцю**

Кніга лірыкі з каментарыямі



У кнігу ўвайшлі як новыя, так і лепшыя творы з папярэдніх зборнікаў. Пэтычны свет, створаны аўтарам, разнастайны, метафарычна загадкавы, незвычайны і разам з тым блізкі кожнаму з нас. У ім – роздум пра сутнасць чалавечага быцця і лёс Айчыны, зварот да беларускай гісторыі, а таксама глыбока пачуццёвая лірыка. Апошні раздзел складаюць своеасаблівыя аўтарскія каментарыі да надрукаваных ў папярэдніх раздзелах твораў. Гэта па-мастацку напісаныя мікра-эсэ, у якіх паэт разважае пра сутнасць паэтычнага слова, расказвае гісторыі стварэння некаторых сваіх вершаў і паэм, згадваючы імёны слаўтых калег. Многія з якіх аказалі ўплыў на яго творчы лёс.

Высокі мастацкі ўзровень у аздабленні выдання выводзіць кнігу ў пераможцы Нацыянальнага конкурса «Мастацтва кнігі – 2020». Мастак У. Лукашык стаў найлепшым дызайнерам за афармленне кнігі ў намінацыі «Майстэрства».

Выдавецкі кошт: 22 руб. 08 кап.

*«Майстэрства» (2020)*

Серыя выданняў «Напісанае застаецца»:



Васіль Быкаў  
**Знак бяды. Абеліск. Жураўліны крык**  
 Аповесці



У кнігу ўвайшлі тры аповесці, якія сталі класікай беларускай літаратуры. Напрыканцы змешчаны звесткі з гісторыі напісання твораў. Мастак-афарміцель Уладзімір Лукашык стаў найлепшым дызайнерам за афармленне кнігі.

Выдавецкі кошт: 16 руб. 98 кап.


Якуб Колас  
**Трылогія «На ростанях»**

Трылогія складаецца з аповесцей «У палескай глушы», «У глыбі Палесся», «На ростанях». Дзеянне рамана адбываецца ў перыяд першай рускай рэвалюцыі, гады сталыпінскай рэакцыі і новага ўздыху рэвалюцыйнага руху. Малючы шырокую карціну жыцця беларускага народа, асноўную ўвагу аўтар ўдзяляе праблеме гістарычнага лёсу інтэлігенцыі. Галоўныя героі трылогіі – настаўнік Андрэй Лабановіч, які шукае правільныя шляхі для яднання з народам, да рэвалюцыі. У гэтым вобразе ўвасоблены лепшыя рысы перадавой інтэлігенцыі таго часу. Твор вызначаецца нацыянальным каларытам і напісаны з глыбокім веданнем народнага жыцця, псіхалогіі людзей. Мастак-афарміцель Уладзімір Лукашык стаў найлепшым дызайнерам за афармленне кнігі.

Выдавецкі кошт: 25 руб. 08 кап.

*«Разам з кнігай мы расцём»*

Анатоль Зэкаў  
**Варыла вячэру варона**  
 Вершы




Героі кнігі – хлопчыкі і дзяўчынкі, а таксама «браты нашы меншыя» -- жывуць, разважаюць, гуляюць, веселяцца і сваюляць, часам трапляюць ў надзвычай складаныя сітуацыі, але заўсёды знаходзяць з іх выйсце. А. Зэкаў ведае псіхалогію сваіх юных герояў, і таму яго вершы, напісаныя займальна і з гумарам, добра ўспрымаюцца дзіцячай аўдыторыяй. А сваю кемлівасць чытачы могуць праявіць, разгадваючы загадкі, якія завяршаюць кнігу. Аўтар адрасуе свае творы чытачам малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту.

Выдавецкі кошт: 7 руб. 58 кап.

*«За высокі рэйтынг продажаў у крамах ААТ «Белкніга»»*

**Дзіцячы атлас Беларусі**



У атласе шырока прадстаўлены жывёлы, птушкі, насякомыя і павукі, жыхары вадаёмаў, расліны, грыбы, народная культура, архітэктурныя і гістарычныя славутасці і інш. Неверагодныя факты і яркія ілюстрацыі, размешчаныя на старонках кнігі, зацікавяць не толькі малых чытачоў, але і дарослых.

Выдавецкі кошт: 8 руб. 00 кап.

### Нацыянальны конкурс «Мастацтва кнігі – 2019»

#### *Пераможцы ў намінацыі:*

«ЛІТ-фармат» (2019)

Серыя «100 паэтаў Кітая XX стагоддзя»

**Пялёсткі лотаса і хрызантэмы**

Вершы

Паэтычнае слова, якое вядома ў Кітаі ў пісьмовай форме ажно дваццаць чатыры стагоддзі, пераходзячы з аднае эпохі ў другую, адлюстроўвае з ўсёй мастацкай выразнасцю складаны гістарычны шлях вялікага кітайскага народа, яго патаемныя думы і пачуцці. У анталагічным зборніку кітайскай паэзіі, які перастварыў па-беларуску паэт-перакладчык, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы Мікола Мятліцкі, пададзены творы ста таленавітых паэтаў XX стагоддзя -- часу станаўлення сучаснага Кітая, эканамічна трывалага і духоўна акрыленага, бачнага сваімі істотнымі дасягненнямі ўсяму свету.

Выдавецкі кошт: 26 руб. 28 кап.

## Нацыянальны конкурс «Мастацтва кнігі – 2016»

*Пераможцы ў намінацыях:*

«Перамога» (2016)

«Дзеці малююць і пішуць пра вайну»



Нарысы, апавяданні, эсэ, змешчаныя ў кнізе, сапраўды ўнікальныя, паколькі матэрыял, створаны дзецьмі, ўспаміны дзядоў і прадзедаў нашых юных аўтараў. У зборніку шмат малюнкаў і вершаў, прысвечаных ветэранам і вялікай Перамозе.

Выдавецкі кошт: 12 руб. 47 кап.

«Разам з кнігай мы расцём» (2016)

Наталля Бучынская

«Атракцыёны для вадзянікоў»

Былі і небыліцы пра жыццё надводнае і падводнае



Кніга складаецца з трох казачных гісторый. Дзеючыя асобы – жыхары вадаёмаў. Чытач пазнаёміцца з вадзянікамі, якія ладзілі ў возеры Доўгім атракцыёны; з бабрынай сямейкай, што шануе Чырвоную кнігу Беларусі, а таксама з Наядай марской, якая дзеля салаўіных песень перабралася жыць з мора ў нашыя вадаёмы.

Выдавецкі кошт: 4 руб. 76 кап.

*«Разам з кнігай мы расцём» (2015)*

Серыя «Журавінка»

Васіль Зуёнак


**Запішыце мяне ў мядзведзі**



Жартоўныя вясёлыя вершы лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Васіля Зуёнка склалі чарговую кнігу серыі.

Выдавецкі кошт: 5 руб. 42 кап.

Серыя «Журавінка»  
Віктар Гардзеі  
**Сарочына цырульня**



Новая паэтычная серыя для дзяцей «Журавінка» адкрываецца кнігай Віктара Гардзея «Сарочына цырульня». Нязмушаны гумар вершаў, назіральнасць аўтара, жыццялюбства і тонкае адчуванне свету адразу бярэ ў палон чытача.

Выдавецкі кошт: 5 руб. 92 кап.